



РЭВАКЦЫНАЦЫЯ:
ЯК РАБІЦЬ

6

ДАКУМЕНТАЛЬНАЕ
КІНО
«ЛІСТАПАДА»

8



Выдаецца
з 9 жніўня 1917 г.

Родная газета на роднай мове



ЗВЯЗДА

4 СНЕЖНЯ 2021 г.

СУБОТА

№ 235 (29604)



КОРАТКА

• Акцыя «Апавяшчальнік у кожны дом» стартуе ў Беларусі 4 снежня.

• Тры заказнікі ў Беларусі стануць больш даступнымі для інвалідаў дзякуючы праекту ў сферы экатурызму.

• Гомельская туббальніца за дасягненні ў барацьбе з COVID-19 стала пераможцам міжнароднай прэміі.

• Кошт білетаў на цягнікі ў Расію будзе залежаць ад запаўняльнасці і даты пакупкі.

• Турыстычны сезон стартуе ў Антарктыдзе.

• Дзед Мароз з 23 снежня запрашае маленькіх мінчан у свой домик у парку Горкага.



«Людзі хочуць жыць нармальна, і мы ў любой сітуацыі павінны забяспечыць гэта нармальнае жыццё»

Прэзідэнт правёў нараду па сацыяльна-эканамічным развіцці краіны

З дакладам у Палац Незалежнасці прыйшлі кіраўнікі ўрада, Нацыянальнага банка, аблвыканкамаў, Мінгарвыканкама. Яны расказалі пра работу эканомікі, далі ацэнку вынікам года. Кіраўнікі эканамічнага блока дзяржавы прапанавалі праекты прагнозу, бюджэту і грашова-кредытнай палітыкі на 2022 год.

Фота БелТА



ЖЫЦЬ МОЖНА. ТОЛЬКІ
ТРЭБА ВАРУШЫЦЦА

Па словах Прэзідэнта, гэта нарада мела тактычны характар, бо праблемы, што на ёй разглядаліся, датычыліся будучага года. За аснову ўзята стратэгія развіцця краіны, прынятая на апошнім Усебеларускім народным сходзе. Там вызначаны і перспектывы, і канкрэтныя паказчыкі дасягненняў.

Спектр пытанняў, што датычацца сацыяльна-эканамічнага развіцця краіны, падкрэсліў кіраўнік дзяржавы, вельмі шырокі: ад дасягнутага цяпер, ацэнкі вынікаў бягучага года да мер фінансава-эканамічнай палітыкі, якую Савет Міністраў, Нацыянальны банк прапануюць на наступны год.


СТАР. 2

Вялікі перапынак

«ТЫ Ж МАЛАДЫ, ТАБЕ ГЭТА ТРЭБА?»

Сельскі настаўнік — пра свой свядомы выбар, сям'ю і клуб аматараў вандровак

«А ці далёка ад Верхнядзвінска да Сар'і?» — пацікавіўся ў раённым адзеле адукацыі выпускнік Полацкага дзяржаўнага ўніверсітэта, малады гісторык Дзяніс КАЗЛОЎ. І пачаў: «Не, не вельмі далёка, кіламетраў восем...» Пасля заканчэння ВНУ ў хлопца быў свабодны дыплом і некалькі варыянтаў з працаўладкаваннем. Але буйныя гарады яго зусім не вабілі.



Дзяніс КАЗЛОЎ: «Я зрабіў свой выбар на карысць школы».

СТАТУС І АЎТАРЫТЭТ

— Сам я родам з гарадскога пасёлка Лёзна, — расказвае Дзяніс. — Калі вучыўся ва ўніверсітэце, мае аднакурснікі з сельскай мясцовасці чамусьці гэтага факта ў сваёй біяграфіі саромеліся, а я, наадварот, ганарыўся. З Лёзна, між іншым, родам славы мастак Марк Шагал! Ну ці гэта не крута? А пасля заканчэння вучобы я... даслаў сігнал у космас — вельмі хацелася трапіць у нейкае ціхае месца. Вярнуўся дадому, склаў сумкі і... пачаў чакаць. Вырасьці для сябе, што паеду туды, куды накіруе лёс. І вось на мой «запыт да Сусвету» прыйшоў адказ (смяецца). Знаёмы сказаў, што ў Верхнядзвінску ў яго ёсць старое жыллё. Паехаў з сябрам пацікавіцца: а раптам там патрэбны настаўнік гісторыі? Кажуць, так, патрэбны ў школе ў Сар'і.


СТАР. 5

Спажывец

ТОЕ, ШТО НАС ЗВЯЗВАЕ

ШТО МОЖА ПРАПАНАВАЦЬ ПОШТА
Ў ГЛЫБІНЦЫ СУЧАСНАМУ СПАЖЫЎЦУ

Калі вам здаецца, што слова «пошта» сёння выкарыстоўваецца толькі ў спалучэнні са словам «электронная» і што дастаўляюць пошту ў наш час толькі сэрвісы ў сеціве, вы не маеце рацыю. У маленькіх гарадах класічная пошта (з жывою — «хто крайні?»), а не электроннай — чаргой) — па-ранейшаму адзін з цэнтраў, вакол якога круціцца жыццё.



Начальнік аддзялення сувязі Асіповічы-5 Ларыса ГРАНАЧ.

А ў сельскіх населеных пунктах паштальён, як і дзесяцігоддзі таму, — жаданы госьць і носьбіт добрых навін.

— Як бы ні змянялася жыццё, у ім заўсёды знойдзецца месца паштальёнам, — пераканана начальнік аддзялення сувязі Асіповічы-5 Ларыса ГРАНАЧ. — Пошта запатрабаваная — яна была, ёсць і будзе.

СТАР. 4

ISSN 1990 — 763X



2 1 2 3 5 >



9 1771990 763008

Кожны дзень – са «Звездай»!

Усім, хто падпісаўся на I квартал або I паўгоддзе 2022 года, — у падарунак чатыры календары — маляўнічы насценны, рэлігійны, народны і месяцовы

